

Н. А. Апанасовіч

ПРОЗА ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА Ў АЦЭНКАХ СУЧАСНАГА ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

В. Адамчык – майстар беларускай прозы XX стагоддзя, чый творчы лёс доўжыўся больш за 40 гадоў, а выхад кожнага твора прыцягваў увагу чытачоў і літаратуразнаўцаў. Проза пісьменніка актыўна вывучалася і аналізавалася ў савецкі перыяд, мела як адназначна станоўчыя, так і крытычныя ацэнкі.

Былі вызначаны адметныя рысы мастацкай манеры В. Адамчыка: «кан-цэптуальная эпічнасць», цікавасць да бытапісальніцтва, моцны драматычны пачатак, асэнсаванне ролі выпадковасці ў лёсе чалавека, жывапісна-паэтычнае ўспрыняцце свету, спалучэнне гісторычных пластоў і інш. Аналізавалася не толькі навелістыка, але разглядаліся і мастацкая вартасці раманаў. У канцы 1970–1980-х гг. друкуючыя творчыя партрэты пісьменніка, зробленыя В. Іашчанкам, Г. Даідовічам, С. Андраюком, Я. Лецкам.

З пазіцыі сучаснага літаратуразнаўства проза В. Адамчыка актыўна пачала пераглядацца ў канцы 1990–2000-х гг.

Спраба перапрацоўкі з новага пункта погляду матэрыялаў маштабнага манографічнага даследавання творчасці празаіка, зробленага ў книзе «Хараство і боль жыцця: нарыс творчасці В. Адамчыка» (1985), праведзена Я. Лецкам у нарысе «Зручі жыцця і літаратуры. Творчы партрэт Вячаслава Адамчыка» (2011). Даследчык засяродзіў увагу на мастацкім баку твораў, псіхалагічна дакладных і супяречлівых харатараках, на смелай і бескампрамісна-праудзівай пазіцыі пісьменніка, проціпастаўленай партыйна-ідэалагічнай рыторыцы сацыялістычнага рэалізму. Нягледзячы на тое, што працы Я. Лецкі не паз-баўлены пэўнай тэндэнцыйнасці, яго даследаванні з'яўляюцца глыбокім і грунтоўным асэнсаваннем творчасці празаіка.

Крытычна даследаваў творчасць пісьменніка і В. Каваленка, які прысвяціў гэтаму шматлікія артыкулы, а таксама нарыс у 4-томнай «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя», выдадзенай НАН Беларусі ў 2000-х гг. Шмат публіка-цый крытыка прысвечана раманнаму цыклу В. Адамчыка. Асэнсоўваючы лёсы персанажаў, В. Каваленка імкнецца падтрымаць пазіцыю пісьменніка і зразумець ягонае жаданне не выносіць адкрылага прысуду сваім героям, згаджаючыся з тым, што і на сучасным этапе апісаны гісторычны перыяд аб'ектыўна, без палітыка-ідэалагічных стэрэатыпаў не пераасэнсаваны, а яго складанасць патрабуе як панарамнага, так і аналітычнага бачання.

Неабходна згадаць і выдатную метафарычную характарыстыку «птах з падрэзанымі крыламі» [1], дадзеную В. Каваленкам аднаму з галоўных герояў тэтралогіі Міцю Корсаку. Гэтая метафара сімвалічна ахарактарызавала і лёс усёй беларускай інтэлігэнцыі, прадвызначаны гісторычнымі абставінамі першай паловы XX стагоддзя.

Канцептуальна і грунтоўна даследавалася творчасць В. Адамчыка ў літаратурна-крытычных працах М. Тычыны. Глыбокія развагі навукоўцы былі прысвечаны дасягненнем празаіка ў кнігах «Змена квадры» (1983), «Час прозы» (1988), «Каран і кроні: фальклор і нацыянальная спецыфіка літаратуры» (1991), «Народ і вайна» (2015). У артыкуле «Развітанне з сялянскай Атлантыдай» (2003) М. Тычына дае аглядны і грунтоўны аналіз вобразнай прасторы прозы пісьменніка [2].

Адзначым, што раманская спадчына празаіка пачала грунтоўна даследавацца пасля выхаду першага твора «Чужая бацькаўшчына» (1977). І адразу ж выявілася праблемнае поле літаратуразнаўчай палемікі: наколькі значнай і каштоўнай атрымалася спроба В. Адамчыка раскрыць і асэнсаваць тэму нацыянальнага самавызначэння беларусаў не праз герайчнае, а праз зварот да будзённасці, штодзённага быцця звычайных вяскоўцаў у Заходній Беларусі – на прыкладзе драматычных людскіх лёсаў.

З паступовай публікацыяй усіх чатырох раманаў даследчыкі пачалі разглядаць іх як часткі цэльнага цыкла і ў меншай ступені засяроджваць увагу на асобных творах. Вывучэнню раманаў прысвяцілі свае працы А. Рагуля, П. Дзюбайла, В. Генаш, М. Тычына, В. Каваленка, С. Андраюк, Я. Лецка, Н. Суддзева, Т. Грамадчанка, Л. Корань, Г. Тычко, В. Бароўка, А. Мельнікава, Ю. Шчука і інш. Гэтымі навукоўцамі вывучалася ідэйна-тэматычная і мастацкая спецыфіка раманаў, сістэма вобразаў і іх уласаблenne ў эпасе, адметнасць аўтарскай манеры. Засяроджвалася ўвага на пераемнасці традыцый беларускай, рускай, польскай і іншых еўрапейскіх літаратур. Г. Тычко закліцтавала ўвагу на стрыжнёвай для раманслага цыклу тыпалагічнай трывадзе: зямля – бацькаўшчына – дзяржжаўнасць і яе ўніверсальнасці для ўсіх літаратур свету [3, с. 201].

Больш актыўна ў 1990–2000-я гг. літаратуразнаўцы пачалі звяртасцца і да складанага гісторыяграфічнага патэнцыялу раманслага цыклу. В. Адамчык закрануў, адным з першых у беларускай літаратуре, шэраг падцэнзурных у савецкі час тэм: узаемадзеянне насельніцтва Заходній Беларусі з польскім і савецкім ўладамі, жыщё мірнага насельніцтва на акупаванай тэрыторыі ў час Вялікай Айчынай вайны, праблемы калабарацыі.

Гэтыя аспекты аналізавалі В. Каваленка, М. Тычына, Г. Тычко, Л. Корань, А. Мельнікава, Ю. Шчука. Літаратуразнаўцы звяртаюць увагу на выяўленне ў раманах паняцця «свой-чужы», на маштабах і глыбіні паказу нацыянальной і духоўнай катастрофы.

У артыкуле «Што значыць цяпер чалавек?..» (па старонках раманаў В. Адамчыка)» (1996) Л. Корань падкрэслівае неабходнасць вывучэння спрэчных тэм беларускай гісторыі, нацыянальнага лёсу, якія аб'ектыўна разглядаць у савецкі час было немагчыма. Такія тэмы ўзняты і паказаны В. Адамчыкам праз неадназначныя і спрэчныя вобразы, сфарміраваныя, аднак, ходам самай гісторыі, прадвызначаныя жыццём у рэаліях Захадніяй Беларусі [4, с. 173–174, 176–178].

Праблематыка народазнаўства і этнографізму, якую вылучыла В. Бароўка і прадставіла ў манаграфіі «Мастацкае народазнаўства ў беларускай літаратуры XX стагоддзя (на матэрыяле прозы)» (2009), ізноў прыцягнула ўвагу да раманаў В. Адамчыка як да каштоўнай крыніцы па вывучэнні народнага жыцця. Захаднебеларускі кантэкст твораў, падрабязны і дэталёвы зварот да бытапісальніцтва, паказ звычайных штодзённых клопатаў вяскоўца для сучасных даследчыкаў (В. Каваленка, Г. Тычко, В. Бароўка, Н. Дамброўская і інш.) – важкі матэрыял па асэнсаванні беларускага харектару, нацыянальнай культуры і менталітэту.

Вывучэнне мастацкай манеры пісьменніка ў кантэксле творчасці шасцідзесятнікаў зроблена Н. Дамброўскай у межах дысертацыйнага даследавання і манаграфіі «Проза Вячаслава Адамчыка: родава-жанравы і стылевыя аспекты» (2009). Навукоўца адзначае такія рысы ў творах пісьменніка, як аўтабіяграфізм, лірызм і псіхалагізм, «жывапісна-рэчыўнае» ўспрыніяще прасторы, схільнасць да сузірання і філасофічнасці, робіць параяннне персанажаў В. Адамчыка і Л. Талстога паводле вобраза «прыроднага» чалавека.

Многія даследчыкі і ў савецкія часы, і на сучасным этапе звяртаюць увагу на каларытную, яскравую, насычаную народнымі моўнымі элементамі мову твораў празаіка, аснову якой складае дыялектная гаворка заходнебеларускага краю. Дысертацыйнае даследаванне спадчыны пісьменніка ў лінгвістычным аспекте правяла А. Васілеўская.

Творчасць В. Адамчыка і сёння з'яўляецца актуальнай і запатрабаванай, актыўна і плённа пераглядаецца з пазіцый сучаснага літаратуразнаўства. Сярод асноўных кірункаў такога пераасэнсавання вылучаюцца наступныя: ацэнка твораў В. Адамчыка як крыніцы мастацкага народазнаўства; аналіз адлюстравання пісьменнікам падцензурнай у савецкі перыяд тэматыкі; даследаванне

спецыфікі мастацкай манеры празаіка ў кантэксце творчасці «шасцідзясятнікаў» і іх наступнікаў; вывучэнне аналогій і разыходжанняў у традыцыйных нацыянальных і замежнага эпасу – найперш у форме раманных цыклаў.

Літаратура

1. *Каваленка, В.* Птах з падрезанымі крыламі / В. Каваленка // Полымя. – 1992. – № 5. – С. 235–247.
2. *Тычына, М. А.* Развітанне з сялянскай Атлантыдай. Вобразны свет Вячаслава Адамчыка / М. А. Тычына // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 4–8.
3. *Тычко, Г. К.* Беларуская літаратура XIX–XX стагоддзяў: час і асобы: вучэб. дапам. / Г. К. Тычко. – Мінск: БДУКМ, 2010. – 267 с.
4. *Корань, Л.* «Што значыць цяпер чалавек?...»: па старонках раманаў В. Адамчыка / Л. Корань // Цукровы пеўнік / Л. Корань. – Мінск, 1996. – С. 169–179.